

Iгар АЎЛАСЕНКА

САН-ФРАНЦЫСКІ ДЗЁННІК МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА

За два гады да заканчэння Другой сусветнай вайны, калі ўжо вызначыўся карэнны пералом на франтах, перад вядучымі дзяржавамі антыгітлерайскай кааліцыі паўстала пытанне аб будучым пасляваенным уладкаванні свету. Праблема абмяркоўвалася неаднойчы, падчас сустрэч паміж лідарамі СССР, Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі ці кіраунікамі зневешнепалітычных ведамстваў гэтых краін. Ключавымі вехамі на гэтым шляху варта называць канферэнцыі ў Тэгеране (лістапад—снежань 1943 г.), Думбартан-Оксе (жнівень—кастырнік 1944 г.), Ялце (люты 1945 г.) і Сан-Францыска (красавік—чэрвень 1945 г.). Было прынята рапшэнне аб стварэнні новай міжнароднай структуры — Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, названай так паводле Дэкларацыі, да якой далучыліся краіны, што супрацьстаялі Германіі, Італіі, Японіі і іх сатэлітам. ААН павінна была прыйсці на змену Лізе Нацый, што не апраўдала сябе ў якасці механізму папярэджання новага сусветнага канфлікту.

Агульнавядома, што Беларуская ССР увайшла ў лік краін-заснавальніц ААН і была прадстаўленая ў 1945 г. на канферэнцыі ў Сан-Францыска, дзе распрацоўваўся статут Арганізацыі. Значна менш упамінаючца гісторычныя аbstавіны, дзякуючы якім рэспубліка атрымала такі статус. Рэдка ўзгадваецца і тое, што ў складзе беларускай дэлегацыі прымаў удзел Міхась Лынъкоў (на той момант — старшыня Саюза пісьменнікаў БССР). І ўрэшце, амаль невядомым застаецца той факт, што ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва захаваўся ўнікальны документ — яго дзёnnік, дзе занатаваны асабістыя ўражанні пісьменніка ад удзелу ў канферэнцыі і назіранні за амерыканскім ладам жыцця. Публікацыі гэтай кропінцы невядомыя, а архіўны аркуш выкарыстання дакумента сведчыць пра тое, што за апошнія гады ніхто з даследчыкаў да яго не звяртаўся. З гэтай прычыны падаецца мэтазгодным упершыню ажыццяўіць публікацыю дзёnnіка. Але папярэдне варта даць невялікі гісторычны і літаратуразнаўчы каментарый.

На працягу 1944—1945 гг. Сталін планаваў уключыць у лік членаў будучай ААН шэраг саюзных рэспублік. Першым крокам стала стварэнне наркаматаў замежных спраў рэспубліканскага ўзроўню. 1 лютага 1944 г. на 10-й сесіі Вярхоўнага Савета СССР быў прыняты Закон «Аб прадстаўленні саюзным рэспублікам паўнамоцтваў у галіне зневешніх зносін і пераўтварэнні ў сувязі з гэтым Народнага камісарыята замежных спраў з агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі Народны камісарыят». На рэспубліканскім узроўні рапшэнне было зацверджана 21—24 сакавіка 1944 г. падчас 6-й сесіі Вярхоўнага Савета БССР 1-га склікання ў Гомелі, ужо вызваленым ад нямецка-фашистыкі захопнікаў. У аблікаванні даклада старшыні Прэзідіума Вярхоўнага Савета Нічыпара Наталевіча, дзе прапаноўвалася стварыць рэспубліканскі наркаматы замежных спраў і абароны, прыняў удзел і дэпутат Міхась Лынъкоў, які на той момант, апрач старшыні Саюза пісьменнікаў БССР, займаў пасаду дырэктара Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР і меў званне члена-карэспандэнта. У сваім выступленні ён адзначыў, што ўтварэнне зневешнепалітычнага ведамства савецкай рэспублікі «выводзіць

наш народ на шырокую арэну міжнароднага жыцця, далучаючы яго да непасрэднага ўдзелу ў гэтым жыцці і нашага законнага ўплыву на гэтае жыццё». Такім чынам, Міхась Лынъкоў яшчэ ў сярэдзіне 1940-х гг. увайшоў у лік тых грамадскіх дзеячаў, якія стаялі ля вытокаў дыпламаты Беларускай ССР.

Уваходжанню БССР у шэраг краін-заснавальніц ААН папярэднічалі малавядомыя, але цяжкія і драматычныя перамовы паміж саюзнікамі. Прэзідэнт ЗША Рузвельт паслядоўна адхіляў прапанову СССР уключыць у лік членаў ААН шэраг асобных савецкіх рэспублік, пагражаячы ў адказ дабіцца, каб у склад членаў ААН увашлі ўсе 48 амерыканскіх штатаў¹. Членства Беларускай і Украінскай ССР таксама апынулася пад пытаннем. Але гэтая праблема вырашылася пазітыўна ў апошні момант перад правядзеннем устаноўчай канферэнцыі ў Сан-Францыска. Паводле дамоўленасцей паміж лідарамі СССР, ЗША, Вялікабрытаніі, у лік краін-заснавальніц павінны былі быць уключаныя тыя дзяржавы, што абвесцілі вайну Германіі да 1 сакавіка 1945 г. У гэты шэраг не патрапіла Аргенціна, урад якой савецкае краініцтва падазравала ў сімпатыях да гітлераўскага рэжыму. У выніку закуцісных дамоўленасцей ЗША і Вялікабрытаніі пагадзіліся з членствам БССР і УССР, а Савецкі Саюз — з уключэннем Аргенціны ў лік краін-заснавальніц. Тым не менш, нават калі беларускае пытанне ў рэшце рэшт вырашылася станоўча, дэлегацыя Беларускай ССР прыбыла толькі праз два тыдні пасля пачатку работы самой канферэнцыі, у маі 1945 г., таму што ўдзел беларускай і ўкраінскай дэлегацыі да апошняга моманту заставаўся пад пытаннем з-за супраціўлення Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў. У прыватнасці, дзяржсакратар ЗША Эдвард Стэциніус у сваім лісце да кірауніцтва СССР звяртаў увагу, што ў Ялце была дасягнута дамоўленасць аб уключэнні БССР і УССР у лік краін-заснавальніц ААН, але не было пагаднення пра тое, што іх дэлегацыі будуть удзельнічаць у Сан-Францыскай канферэнцыі. Але ў апошні момант і гэтая перашкода была знятая.

Беларускую дэлегацыю на ўстаноўчай канферэнцыі ААН у Сан-Францыска ўзначальваў наркам замежных спраў БССР Кузьма Кісялёў. У яе лік увайшлі супрацоўнікі НКЗС Ф. Шмыгаў і Р. Байдакоў, а таксама прадстаўнікі навуковай і педагогічнай сферы: гісторык У. Перцаў і біёлаг А. Жэбрак. Акрамя паўнамоцтвенных членаў дэлегацыі, у яе склад уваходзілі і члены адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу: эксперт, карэспандэнт, тэхнічны сакратар. У лік удзельнікаў дэлегацыі ўвайшоў і пісьменнік Міхась Лынъкоў, але не ў якасці паўнамоцнага члена, а ў якасці карэспандэнта. Падчас работы канферэнцыі галоўной задачай Лынъкова было тэрмінова рабіць паведамленні для беларускага чытатчыка. Яго артыкулы апераціўна накіроўваліся ў Беларусь для публікацыі ў газетах «Звязда», «Советская Белоруссия» ды інш. Як правіла, матэрыялы Лынъкова наслілі справаўдзачныя хараکтар, але дзякуючы ім можна даволі падрабязна азнаёміцца з работай дэлегатаў. У прыватнасці, знайшлі адлюстраванне такія знакавыя падзеі, як прэс-канферэнцыя наркама замежных спраў Кісялёва, наведванне дэлегатамі Руска-амерыканскага інстытута, цырымонія падпісання Статута ААН. Варта адзначыць, што ў артыкулах Міхася Лынъкова 1945 г. не так шмат крытычных заўваг у дачыненні да амерыканскага сацыяльнага і палітычнага ладу, бо вясна і лета гэтага года ўвайшлі ў гісторыю як нядоўгі перыяд супрацоўніцтва паміж Савецкім Саюзам і краінамі Захаду.

Дзённік Міхася Лынъкова з'яўляецца істотным дадаткам да афіцыйных паведамленняў артыкулаў. Пісьменнік вёў яго на працягу 12 дзён, з вечара 30 красавіка па 12 мая. Першая палова документа адлюстроўвае тыднёвы пералёт у Злучаныя Штаты: з-за таго, што Другая сусветная вайна на пачатку мая 1945 г. яшчэ працягвалася, дэлегаты БССР дабіраліся на ціхаакеанскае ўзбярэжжа Злучаных Штатаў на ваенным самалёце праз Москву, Новасібірск, Якуцк, Фэйрбэнкс (Аляска), Эдмонтан (Канада). Другая палова, прысвечаная падзеям 7—12 мая,

¹ На той момант у складзе ЗША было 48 штатаў.

адлюстроўвае непасрэдныя ўражанні пісьменніка ад канферэнцыі ў Сан-Францыска і ад убачанага ў Злучаных Штатах.

Варта адзначыць, што дадзены дзённік — не адзіная крыніца асабістага паходжання, з якой можна даведацца пра доўгі пералёт з Москвы ў Сан-Францыска, а таксама пра работу канферэнцыі. Гэтыя звесткі маюцца ў мемуарах міністра замежных спраў БССР Кузьмы Кісялёва — у кнізе «Запіскі савецкага дыпламата» (1974). Але гэтыя ўспаміны цяжка парабаўнаць з дзённікам Міхася Лынькова і па аб'ёме, і па якасці матэрыялу. Мемуары Кісялёва — гэта тэкст, падрыхтаваны да друку, што прайшоў як праз тагачасную савецкую цэнзуру, так і, відавочна, праз самацэнзуру аўтара: наўрад ці былы міністр замежных спраў дазволіў бы сабе ўзгадаць тыя моманты, якія выходзілі па-за афіцыйныя рамкі. Дзённік жа не быў закрануты рэдактарамі і захаваўся ў сваёй аўтэнтычнай форме. Пісьменнік узгадаў і побытавыя ўмовы, і асабістыя цяжкасці, і камічныя эпізоды, і нават гульню ў дурнія паміж членамі дэлегацыі, — адным словам, усё тое, што нельга прачытаць у мемуарах, апублікованых у савецкія часы. Менавіта таму дзённік можна разглядаць не проста як важную крыніцу па афіцыйнай гісторыі беларускай дыпламатыі, а таксама як адлюстраванне паўсядзённага жыцця савецкіх дыпламатаў і савецкай ментальнасці.

Аналізуючы тэкст, варта адзначыць некалькі цікавых аспектаў. Па-першае, аўтар адзначаў істотны дыскамфорт з-за нявядання англійскай мовы, з-за чаго неаднаразова патрапляў у нязручныя і нават камічныя сітуацыі: у атэлі, у рэстараНЕ, у кінатэатры. Прычым Лынькоў узгадвае і іншых члену дэлегацыі, якія сутыкаліся з такім ж цяжкасцямі. У асобных радках дзённіка таксама сустракаецца блытаніна штатаў і найбуйнейшых амерыканскіх рэк. Праўда, трэба адзначыць, што пазней, у 1950-я гг., Міхась Лынькоў прыкладаў намаганні для вывучэння англійскай мовы.

Па-другое, знайшлі адлюстраванне абмежаванні, якія накладваліся на магчымасці выказвання дэлегатаў. Гэта добра паказана на прыкладзе стасункаў дэлегатаў з замежнымі журналістамі. Так, у прыватнасці, апісваючы контакты з прадстаўнікамі амерыканскай прэсы, Міхась Лынькоў узгадаў, што Фармашову было нададзена амплуа прэс-аташэ. Любы самавольны каментарый мог стаць падставай для дысцыплинарнага пакарання. Апісаны адзін такі выпадак на сустрэчы з прадстаўніком часопіса «Time»: «Карэспандэнт Тайма ад асабовага склада дэлегацыі непрыметна пераходзіць да канферэнцыі: «ци не занадта марудныя тэмкі?» і г. д. Дыпламатычна замоўчаем. Адзін Байдакоў крыйху прагаварыўся. Вечарам з-за гэтага шум і гам».

Па-трэцяе, пісьменнік звяртаў увагу на асаблівасці амерыканскага ладу жыцця, і найперш на тыя аспекты, якія адрозніваліся ад савецкай рэчаіснасці. Напрыклад, выказваў здзіўленне высокім узроўнем матэрыяльнага комфорту ў атэлі «Піквік» у Сан-Францыска: «Асаблівасць унітаза — вада заўсёды. Па кавалачку мыла на дзень. Ванна. Па рушніку на дзень. Коўрык. Бялізна — па заказу атэля, з яго назовай. Падлогі ў пакоях і карыдорах — саламянныя каўры. Свет гарыць і днём, надзвычай яркі». З іншага боку, ён адзначаў ашчаднасць амерыканцаў, а таксама прадпрымальнасць, імкненне зарабіць гроши на ўсім: «Умывальнік — краны наладжаны так, што лішній вады ня пойдзе (трэба ўмывацца з ракавіны). ... У кафетэрыях хочаш музыкі, апусці 5 сэнтаў у аўтамат на тваім століку, дзе пералічаны нумары пласцінак, пастаў стрэлку на пэўны нумар і слухай музыку... да стомы». Звяртае ён увагу і на значна большую свабоду нораваў і паводзін амерыканцаў, у параўнанні з савецкімі рэаліямі, у прыватнасці, паказваючы гэта на прыкладзе кінатэатра: «У кіно ўваход і выхад у любую хвіліну. У зале ўвеселі час гарыць чырвоны свет. Кураць. Закладваюць ногі на пярэднюю спинку, бесцарамонна абдымаютъ суседку (матросы)».

Па-чацвёртае, ужо ў дзённіку назіраецца схільнасць Міхася Лынькова адлюстроўваць навакольную рэчаіснасць з іроніяй і нават самаіроніяй. Вось

як, напрыклад, апісаны кур'ёз, які здарыўся з дэлегатамі ў атэлі: «Пераблыталі чамаданы. Перцаў «об'ясняецца» на сямі мовах з прадстаўніком дэпартамента аб загінуўшым чамадане. Абодва не разумеюць. Чамадан благапалучна прадстае прад ясныя вочы рассеняага акадэміка». А так пераказаў пісьменнік сваю спробу паҳарчавацца ў амерыканскім кафэ: «Прыгоды ў вялізным кафетэрыі, дзе мне з маймі ведамі ангельскай мовы давялося задаволіцца трывма кампотамі і чашкай кавы. Праклінаў увесь «сервіс». Тоэ ж самае здарылася з Новічэнкам». У гэтых радках ужо ўгадваюцца гумарыстычныя ноткі, тыповыя для лынъкоўскага літаратурнага стылю. На працягу 1950-х — на пачатку 1960-х гг. пісьменнік стварыў цэлы шэраг нарысаў і апавяданняў, прысвечаных назіранням за амерыканскім ладам жыцця і ходам паседжанняў Генеральнай Асамблей ААН, у якіх ён прымаў удзел. Няма сумнення, што сюжэтам да іх паслужылі асабістыя назіранні аўтара. У якасці прыкладу можна ўзгадаць апавяданні «Чорная пляма» і «Бізнесмены», дзеянне якіх адбываецца непасрэдна ў Сан-Францыска. Гэтыя і іншыя творы амерыканскага цыкла былі аўтадрукованы ў кнігу Міхася Лынъкова «За акіянам» (1962).

На жаль, дзённік перарываецца 12 мая, у той час як сама канферэнцыя скончылася толькі 26 чэрвеня. Амаль паўтара месяца асабістых уражанняў засталіся незанатаванымі. Прычыны гэтаму невядомыя, але можна прывесці два магчымыя варыянты для тлумачэння: па-першае, занятасць Міхася Лынъкова, які прыступіў да сваёй асноўнай працы — напісання матэрыялаў для беларускіх газет; па-другое, пісьменнік мог адысці ад такой формы занатавання ўражанняў, як дзённік, і запісваць іх у іншы блакнот, каб выкарыстоўваць для газетных артыкулаў. Застаўшыся спадзявацца, што іншыя крыніцы асабістага паходжання яшчэ чакаюць свайго даследчыка. Пра тое, што падарожжа ў Сан-Францыска аказалася надзвычай багатым на ўражанні, сведчаць такія слова з ліста пісьменніка да Мацільды Юфіт (лістапад 1945 г.): «Нагледзеўся на многае, пазнаёміўся з зусім іншым светам, іншымі людзьмі, іншай краінай. Калі-небудзь пры сустрэчы распавяду падрабязна. Паездка, дакладней, палёт — выключна цікавая. <...> Расказаць ёсць пра што». Варта адзначыць, што пазней, у 1952—1955 гг., Лынъкоў наведаў Злучаныя Штаты (але ўжо Нью-Ёрк) яшчэ чатыры разы, у якасці дэлегата Беларускай ССР на сесіях Генеральнай Асамблей ААН.

Дзённік запісаны ў блакноце, на першых 11 аркушах (з абодвух бакоў). Ён занатаваны дробным, цяжкім (часам — вельмі цяжкім) для разбору почыркам, рознымі атрамантамі і перапоўнены скарачэннямі. На гэта паўплывалі «палявыя» ўмовы вядзення дакумента: значная частка была запісаная на борце самалёта. Тэкст дакумента ніжэй прыводзіцца цалкам, з захаваннем аўтарскай стылістыкі і арфаграфіі, нягледзячы на тое, што яна часта не адпавядае сучасным нормам беларускай літаратурнай мовы. Думаецца, што публікацыя дзённіка ў версіі, мак-симальна набліжанай да арыгінала, будзе цікавай літаратуразнаўцам, гісторыкам, а таксама чытачам, што цікавіцца мінулым знешнім палітыкі Беларусі. Таму пры падрыхтоўцы публікацыі мы прытрымліваліся наступных правіл:

- у друкаваным варыянце захаваныя аўтарскія асаблівасці арфаграфіі і сінтаксісу: «з пад», «тыя-ж», «па беларускі», «ня відна», «ня гледзячы», «відаць зямля», «гадзін дні» і шэраг іншых;
- у шэрагу выпадкаў адны і тыя ж слова пішуцца ў тэксле па-рознаму: «цэнтаў» і «сэнтаў», «казёры» і «вазёры», «Сан-Францыска» і «Сан Францыска». Гэтая асаблівасць адлюстравана ў публікацыі;
- нягледзячы на тое, што дзённік у асноўным напісаны па-беларуску, у шэрагу выпадкаў трапляюцца асобныя рускамоўныя сказы і радкі. Іх арыгінальнасць таксама захаваная.

Выключэнне склалі наступныя выпадкі:

- у тэксле літара «ў» адноўленая ва ўсіх выпадках, якія патрабуюць сучасныя правілы арфаграфіі (у арыгінальным тэксле дзённіка літара «ў» пасля галосных

ужываеща не заўсёды, спарадычна, без відавочнай заканамернасці); такім жа чынам паўсюль у тэксце адноўленая літара «ё» (у дзённікавых запісах яна ўжываеща факультатывуна);

- падвоены апостраф (") заменены на адзіночны (');
- у асобных выпадках аўтарская пунктуацыя арыгінала дапоўненая для таго, каб тэкст лягчай усپрымаўся чытачом: адноўленая асобная коскі ці крапкі, праpusчаныя аўтарам;
- арыгінальны тэкст напоўнены скарачэннямі, большасць з іх раскрыта (у квадратных дужках), дзе гэта магчыма зрабіць; выключэнне склалі наступныя скарачэнні, шырока выкарыстаныя ў тэксце: г./гадз. — гадзін, ч. — часов, хв./хвіл. — хвілін., м. — мінут, км — кіламетраў, т./т. — таварыш/таварышы.

**Мінск—Сан Францыска
1/V 1945 г.—
Міхась Лынъкоў¹**

30 красавіка.

6 г.[адзін] вечара. Пазванілі, што раніцой трэба ляцець у Москву. Першамайскі вечар. Чытаў прывіт.[анне] Сталіну. Ездзілі ў бібліятэку. Усю ноч сабіраўся ў дарогу. Быў П. Броўка.

У 8 гадзін падняўся. Спаў 1 гадзіну. Прышлі Танк, Куляшоў, Броўка.

Прыехала машина. Развіталісь. На вуліцах сабіраеща народ святкаваць 1 мая. Аэрадром. Самалёт. Дэлегацыя — Байдакоў, Перцаў, Шмыгаў, Петрова (перакладчык).

Палёт добры, хоць раніца была хмурная. Унукава. Адлёт 10 гадзін. Перцаў паранен. Москва 1 гадз.[іна] дню. Экіпіроўка. Прыйём у Вышынскага. Мытарствы з натк-гам². Ноч. Москва светлая. Зборы да трох гадзін ночы. Гісторыя з бутылкай каньяка. У чатыры на цэнтр.[альны] аэрадром. Украінцы паляцелі. Мы крыху спазнілісь. Кісялёў, Жэбрак. Адлятаем у 5. Камфартаб.[ельны] самалёт. Мягк.[ія] крылы, бархатн.[ыя] сцэны. Ляцім — 3—4 тыс. метр[аў]. На зямлі сям там снег. Хутка трапляем у сплашнью воблачнасць і ляцім над воблакамі. Зямлі ня відаць. 4—4 ½ тыс. метр[аў]. Некатор.[ыя] цяжка пераносіць вышыню. Дыхаюць праз кіслародны аппарат. Баліць вушы, страшна баліць галава. Ледзь дыхаеш, змораны да крайнасці. Ляцім 11 гадзін. Толькі перад Новасіб.[ірскам] пачынаюцца прасветы. Ляцім ніжэй. Багата дробн.[ых] вазёр, ракучы. Снег па аўрагах. Об³. Бачым Новасібірск. Пасадка.

4 гадзіны, вечар. Абагналі украінцаў. Тыя селі ў Томску. Прылятаюць. Жарты, смех. Лажусь і сплю як забіты пасля двух бяссон.[ных] начэй. Будзяць на банкет. У залі аэрадрома. Кулагін Mix.[айл] Васільевіч. Грышын Ів.[ан] Цімафеевіч⁴. Расказы аб сібірской вёсцы — поле за 30—40 км, паскоціна⁵ — за 70 км.

3/V. Спаць. Сняданне у ½ 2га ночы. Адлёт у 2 гадзіны ночы (па маск.[оўскім] часу, тут 6). Усходзіць сонца.

¹ Надпіс на тытульнай старонцы блакнота.

² Незразумелае скарачэнне.

³ Маецца на ўзве буйная сібірская рака Об (рус. — Обь).

⁴ М. В. Кулагін — першы сакратар Новасібірскага аблкама ВКП(б); І. Ц. Грышын — старшыня выканкама Новасібірскага аблсангога Савета.

⁵ Напэуна, маецца наўвазе «паскоціна» — выган для жывёлы.

Палёт добры. Відаць зямля. Рака Том. Горад Кемероў. Пачынаецца тайга. Халмы. Ізноў воблачнасць. Садзімся іграць у дурня: Кіселёў, я, Сенчанка і Бандарчук (геолог з Харкава, з намі два украінцы). Кіселёў і Банд-[арчу]к абыгрываюць нас. Кажам, возьмем рэванш, калі нашых супр-[аціўні]каў укачае. Самалёт ідзе вышэй і вышэй. 4 — 4 ½ тысячи. Ізноў цяжка. Сінеем. Не выратоўвае і піва — скрыню захапілі ў Новасіб-[ірс]ку. Наш маршрут — Мінск — Масква — Новасібірск — Краснаярск — Кірэнск — Олекмінск — Якутск — Оймякон — Семчан — Марково — Уэлькаль¹.

5 гадзін (маск.[оўскі] час). Ляцім над Сібірск.[ім] пласкагор'ем. Ізноў відаць зямлю. Крыху лягчэй.

½ 6-га. Пералятаем Ангару. Дзес[ъ]ці паўднёвей Байкала. Зямля відаць. Добра. Разуся нават, цёпла.

Без ¼ 6. Справа відаць нейкія невысокія хрыбы, укрытыя снегам.

6 гадзін — Справа бачым Лену. Рэкі пада льдом. Зрэдку чистая вада.

Без ¼ 8. Тайга пад снегам. Таежныя рачулкі. Вышыня метраў 700—800. Моцная балтанка. Як на качэлях. Маласць перакусілі — я, Навічэнка², Бандарчук. Балтанка перашкодзіла іграць у дурня.

Злева відаць прыісковыя пасёлкі.

8 гадзін. Лена. Бачым горад на востраве. Спускаемся на запраўку. Гор.[ад] Кірэнск (район.[ны] горад Іркуцк.[ай] вобл.[асці], ад чыгункі 650 км.). На Лене ледаход. Крутыя берагі. Высокія сопкі з хвойным лесам. Украінцы селі ў Краснаярску, яшчэ не праляталі. Ездем да лётчыкаў абедаць у іх дом адпачынку. Варэнікі. Шампанскае. Буратка.

½ 10-га. Вылятаем з Кірэнска. Справа відаць Верхаянскі хрыбет, пакрыты снегам (некалькі сот кілометраў). Пад намі тайга.

11 гадзін — пралятаем над Віцімскім пласкагор'ем, Байкальскія горы, праз рэкі Чуя, Б.[ольшой] Патом³. Горы — з акруглымі, мяккімі контурамі, з атрогамі, пакрыты снегам. Дрэвы, нібы трава з пад снега. Снежныя увалы. Ад пал.[овы] дванаццатага да паловы другога спаў. Кажуць — нічога не страціў, бо ішлі ў сплашной малочнай імgle.

2 гадзіны. Ляцім над роўнай мясцінай. Відаць, забалочаныя лясы. Азярыны. Увалы, пакрытыя лесам. Усё пад снегам. Карычневыя, жаўтаватыя плямы. На іх часам прасвечвае вада. Пазначаем, што гэта. Аказваецца — лесатундра.

3 гадзіны (па маск.[оўскому] часу, па мясцоваму 9 вечара — 6 гадзін розніцы, у Новасібірску 4). Гор.[ад] Якуцк на Лене. Температура — 0. Тут Лена яшчэ пада льдом, чакаюць ледаходу сутак праз 13. Холадна. Начуем у котэджы. Старшыня Соўнаркому Вінакураў, ген.[ерал]-л-[ейтэнант] герой Сов. Саюза палярнік Шэвелей. Амерык.[анская] рэпрадуктары. Ангельск.[ія] песні. Насельніцтва — рускія, якуты, эвенкі. Ад чыгункі 1000 км. Банкет. Ананасы. Кароткі адпачын[ак].

3/V. 9 г. 30⁴ вечара (па мясцов.[amu] 4/V 4 г. 30⁵ раніцы) слухалі загад т. Сталіна аб узяцці Цешыны⁶.

9-30 адлятаем⁷. Першай узнімаецца укр.[аінская] машина, хвілін праз 10 наша. Сёння трэба пераляцець багата гор.[ных] хрыбтоў. Адразу трапляем у малочную імгу.

¹ Кірэнск, Алёкмінск, Якуцк, Оймякон, Сеймчан, Маркова, Уэлькаль, Ном — пасёлкі з ваеннымі аэрадромамі на трасе «Аляска—Сібір», праз якую ажыццяўляліся паставкі па ленд-лізе падчас Другой сусветнай вайны.

² Л. Н. Навічэнка — карэспандэнт у складзе дэлегацыі Украінскай ССР.

³ Большой Патом (Вялікі Патам) — рака ў Іркуцкай вобласці, правы прыток ракі Лены.

⁴ Першапачаткова было напісаны «10 г.», потым закрэслена.

⁵ Апошняя лічба закрэслена.

⁶ Цешын — горад, цэнтр гістарычнай правінцыі Цешынскай Сілезіі, якая пасля Першай сусветнай вайны з'яўлялася прадметам тэрытарыяльнай спрэчкі паміж Польшчай і Чэхаславакіяй.

⁷ Злева пазней чорным атрамантам падпісаны: 4/V.

20 мінут 1-га (20 м. 7-га). Шлі ўесь час у малочнай імгле. Праглянула сонца. Праз замерзлае вакно ўбачылі ў нізу снежныя хрыбы, сплашны снежн.[ы] хаос — хаос міраздання. Трохі страшнавата — самалёту тут недзе¹ сесць, яўная гібель, калі згадуць маторы. Даі божа ім здароўя! Няхай вывозяць, іначай і касцей не сабярэш.

Правім прамову, прызначаную для Конферэнцыі.

Ізноў малочная імгла. Балтанкі аднак няма. Без 20-ці хвілін 1 гадзіна. Відаць ізноў «зямля» — тыя-ж самая хрыбы, награмаджэнне гор. Нів[од]най² чорнай лапінкі. Наш геолог Бандарчук кажа, што гэта магчыма Чэрскі хрыбет. Відаць даліна ракі. Магчыма Індыгіркі³. З Навічэнкам кажам, што мы ўпершыню скажам па белар.[уску] і украінск.[у] слова пра гэтыя мясціны.

1 гадзіна. Імгла.

35 хвілін 2-й — Усё тыя-ж горы. Заснеж.[аныя] даліны рачулак.

2 гадз. 5 хвілін — Усё тыя-ж горы. Застаецца хвілін 35 да Семчана. Томік Жукоўскага. Яго думкі аб міры і вайне.

3 гадзіны (па маск.[оўскім часе] ноч, па мясц.[овым] 9 гадз. дню).

Пад намі ўрэшце раўніна — умоўна.

20 хв. 4-га — ізноў горы, праўда, крыху ніжэйшыя.

$\frac{1}{2}$ 6-га — горы, вышыні, снег, сонца, усё нясцерпна блішчыць.

Іграем, грэшным дзелам, у дурня.

Без 10 — 6 — горы.

5 хвілін 7-ай — ідзем на пасадку⁴, зямлі ня відаць.

8 хвіл. 7-ай — відаць праз воблакі заснежаную зямлю.

12 хвіл. на 7 — зямлі ня відна. Працуе радыёперадатчык.

13 — . Відаць зямля. Нейкая рэчка.

17... на 7. Блізка зямля. Безліч заснежаных рачных руслаў, нейкая большая рэчка.

20 на 7. Пацлі на рапуч.[ae] зніжэнне. Справа відаць горн.[ы] хрыбет.

24 — 7. Селі. Двац.⁵ аэрадром. Марково, Чукотка. Невялікі населены пункт. Рускія. Камчадалы. Вячэра: аленіна, с...зкі⁶, бліны, омуль⁷ з Анадыра. Праверка паспартай. Паслаў адвітальнью радыёграму ў Мінск.

Сняданне. Аленіна.

4/V⁸. 7 ч. 17 м. (вечар па маск. часу, па мясц. 4 ч. 17 м. утра 5/V). Украінская машина адрываецца ад зямлі. Наша заводзіць маторы. Да Берынгава праліва 3½ гадзіны лёта. Уся даліна ў віхлястых руслах рэк. Справа Карацкі хрыбет.

7 ч. 17 хв.⁹ оторвались от землі.

Уесь час ідзем над воблачным роўным морам. Цікавыя трапляюцца ў ім упадзіны, як русло нейкай ракі.

9 ч. 5 хвілін — Заўважаем злева украінскую машину, якая ідзе ніжэй нас.

10 ч. 5 хвілін. Украінская машина злева пад крылом, значна ніжэй нас. Пачынаюцца невялікія прасветы, відаць зямля, невялікія горы.

Справа відаць уперадзе на гарызонце нейкі высокі хрыбет. Здаецца, Чукоцкі. Камчатка¹⁰. Па разліках хвілін праз 25 будзем ляцець праз Берынгаў праліў. Ляцім праз хрыбет. Воблачнае мора рассеялася.

¹ Тут і ў шэрагу выпадкаў далей: калька з рускага «негде»; маецца на ўвазе «няма дзе».

² Не разабраць з-за чарнільнай плямы.

³ Индыгірка — буйная рака на Паўночным Усходзе Якуціі.

⁴ Закрэслена: «зніжэнне».

⁵ Незразумелае скарачэнне; магчыма «дваццаты». Літара «Д» напісана адасоблена.

⁶ Незразумела, што маецца на ўвазе. Падобнае на «спозкі». Магчыма, сібірскае дыялекцнае слова.

⁷ Рыба сямейства ласасёвых.

⁸ Пазней закрэслена і перапраўлена чорным атрамантам на «5/V».

⁹ Так у тэксце.

¹⁰ У тэксце закрэслена.

10.20 — Ляцім над снежнай раўнінай. Украінцы адстаюць.

10 ч. 23 хвіл. Ляцім над морам. Берынгаў праліў. Льды. Агромныя льдзіны ў разводдзях і трэшчынах. На льду рэдкія снежн.[ы] кучкі — плямы. Вада пад самалётам цёмна-галубая, нават сіняватая і далей і на гарызонце шэра-галубая. Льдзіны нагадваюць застыўшае растопленае сала на вадзе.

У адзнаку пералёту праз мора ліквідавалі пляшку токая¹ (рассказаваў² Навічэнка).

Трапляюцца цэлыя лядовыя палі. Сустракаюцца старыя льдзіны, белыя, з верхнія жылаватай вузлаватай структурай (як белыя жылы).

Сям там над льдзінамі плывуць лёгкія хмурынкі.

11 г. 5 хвілін. — Злева невялікі востраў — крутыя, абрывістые берагі. На гарызонце за ім відаць горныя хрыбы Аляскі.

11 г. 25 хвіл. Застаецца ляцець над морам хвілін 10. Белыя малочныя хмары пачынаюць закрываць усё. Аляскі хрыбы падагнуліся блізка злева. Самалёт падымаетца выпшэй.

11-45 Некалькі хвілін назад праляцелі над Номам³ (не бачылі). Цяпер воблакі рассеялісь. Справа мора, злева Аляска.

Устаўка злева на палях — I. A.: Над Берынгавым пралівам «згубілі» дзень, вылецелі 5/V прыляцелі 4/V.

(0 час. 5 хвіл. 5/V — 12 час. 5 хв. 5/V (Разніца 12 гадзін. Аказваецца па амерык.[анску] сёння 4/V)).

12 г. 5 хв. Ляцім над Аляскай. Лясныя сопкі, пакрытыя снегам. Справа ізноў мора.

12-35 Ляцім над сплашной грамадай гор.

14-05 Да гэтай хвіліны праспаў гадзіны паўтары. Адчуваеш цяпер значна лепш. Ляцім далінай нейкай ракі. Злева відаць горы. (Рака — Юкон).

14-35 Даліна ракі. Увалы, нізкія горы, пакрытыя лесам. Пералятаем над лентай чыгункі. Справа горны снежн.[ы] хрыбет. Багата сонца. Балтанка. Злева відаць горад. Скора на пасадку.

4/V. Без 10 — 3 гадзіны. Садзімся на аэрадром у Бернксе.

Вялізн.[ы] эарадр.[ом]⁴. Наконт сустрэчы асобна. Падалі не на ўрадавую дарожку. Сустракалі, кажуць, другарадныя чыноўнікі. Ва ўсякім разе віталі нас амер.[ыканскія] афіцэры, засняліся разам перад самалётамі. Павезлі на машынах у афіцэрск.[ae] аблежчыце. Тут апамагалі нам нашы хлопцы — афіцэры. Ст.[аршы] лейтэнант Камар з Крупскага р-[аё]на, тут некалькі год. № 11. Абед у афіцэрскай сталовай. Сталы сэрвіраваны загадзя. Першае блюда ў чашках, накшталт піалы. Суп — пара дробных кавалачкаў бульбы, цыбулі. Камар.[ыная] порцыя. Падаюць другое — вялізнае авальнае блюда з ялавічынай, порцыя ў лапаць. Ніхто адолець не змог. На стале сэльдэрэй, масліны, нарэзаныя агуркі, масла, спецыі (тамат, уксус, соль, перац і г. д.). Вада ў белых глінян.[ых] куўшынах. На трэцяе кофе з пірожным. Кофе ў шклян.[ой] кафейніцэ. Малако. Чай заварвае кожны ў стакане — спецыяльныя порцыі чая ў мяшэчках з ніткай. Папера для вышр.[ання] рук. Кожны заварвае па густу. Падаюць бравыя хлопцы, усе ў белым. Вайскоўцы. Абед каштую 1 дол.[ар] 75 ц.[энтаў]. Нязручна адчувалі ў касы, ня ведаючы, што казаць, як пытаць, колькі плаціць.

¹ Напэўна, маецца на ўвазе такайскае віно — дэсертнае віно, вырабленае ў Такайскім рэгіёне (Венгрыя).

² Так у тэксле.

³ Ном — горад у амерыканскім штаце Аляска, размешчаны на беразе Берынгава мора.

⁴ Так слова напісана ў гэтым месцы ў арыгінале. Відавочна, маецца на ўвазе «аэрадром».

У нумарах абшчажыцца жал.[езныя] ложкі, спрунжыновыя, зялён.[ыя] вайсков.[ыя] адзеялы. У нумары па 2 ложкі, па 2 нумары уборная. Гарач.[ая] вада, ванна. Асаблівасці ракавін. У пакоях горача. Можна па жаданні ўстанаўліваць тэмпературу. Ня глядзячы на славуты сэрвіс, недзе пагладзіць касцюм. Выручаюць нашы вайскоўцы, нясуць нашы касцюмы да свайго краўца.

Розніца ў часе — 12 гадзін.

Вячэра $\frac{1}{2}$ долара — катлета, жус, кофе. Жус¹ — фрукт.[овы] сок — ананасы. Пілі віскі «4 ружы».

Былі ў кіно. Хроніка: Італія, Рузвелт. Каляровая карціна, багатая па тэхніцы колеру, але да сэнсу яе не дабраўся.

Аддалі пагладзіць касцюмы — каштue па $2\frac{1}{2}$ долары. Вайскоўцы нашы прынеслі скрынку яблык і апельсінаў.

5/V. 4-30 раніцы (мясц. час). Сняданне. Яечня, нешта з кукурузы («атрушанка», нібы дробная маца², насыпаецца ў чашку з малаком), кофе. Кошт — 45 цэнт.[аў]

Без чвэрці 8 вылятаем. Ляцім далінай прытока Юкона. Справа востр.[ыя] вяршыні Аляск.[інскага] хрыбта, злева другі хрыбет.

Без 10 хвіл. 11. Справа горы, злева горы. Даўно абагналі укр.[аінскую] машыну. З намі амерык.[анскі] штурман. Прымаем радыёграмы з Масквы.

Учора атрымалі мы долары. «Эге, мая ж світка засталася ў пакоі, а ў ёй грошы». «Тут добрыя цацкі; завязу дзесяцім». «Што ж нам дадуць — суп ці боршч?» — пытается Бандарчук, глытаючы першае блюда, камарыную порцию, не падазраваючы, што з першым ён ужо канчае.

На дварэ ў Фербэнксе халадней, чымся ў Якутску. (*Апошнія два абзацы акрэслены лініяй злева на палях, пазначаючы тое, што яны адносяцца да мінулага дня — I. A.*)

12 гадзін — Ляцім паверх воблакаў. Перакулі пі чарцы белар.[ускага] спірту. Гэта вельмі прыемна, калі бачыши пад сабой воблакі і снежн.[ыя] вяршыні. Сонечна.

Накачалі перакл-[адчы]ка, адразу пачаў гаварыць па нашаму. Сержант Бляйхман, родам з Украіны.

1 гадзіна. Над воблакамі. Прасветы. Перакладчыца адчувае кепска. Перцаву параду не карыстацца кіслародам. Запрасілі к сталу лётчыка і штурмана. Пачаставалі белар.[ускай] каўбасой і «беларускай гарэлкай» (мінск-спірт). Усё ў парадку.

1 г. 20 хв. Стараемся прабіцца праз воблакі. $4\frac{1}{2}$ тыс., да 5 тыс. метраў. Хлопцы пасінелі, дыхаць цяжка. Папіроса штосэундна тухне. Баліць вушы, губы сінелець і баліць. Баліць і кісці рук, калі пішаш³.

1 г. 45 хв. Жэбрак дыхае кісл.[ародным] балонам. Усе дрэмляць. Маладзец Байдакоў, не паддаецца вышыні. Іду ў камандзірскую рубку. Самалёт вядзе амерыканец, наш лётчык сядзіць радам, адпачывае. 2 штурвалы, некалькі ручак упраўлення матарамі. Налічыў каля 100 цыферблатаў, каля сотні розн.[ых] выключачелей, пераключачелей. А колькі яшчэ розных рычагоў у задніяя рубцы, дзе размяшчаецца і радыё. Надзвычай цікава быць у камандз.[ірскай] рубцы і бачыць, як уразаецца самалёт у хмары, у імглу, якая часам насоўваецца як сцяна. Унізе вялікая рака, падвясн.[ы] мост.

Моцная балтанка, страшна пакалвае вушы.

2 гадзіны. Ляцім урэшце над раўнінай, пры чым распаханай. Снег толькі па лясах. Вельмі часта налятаюць шквалістыя хмаркі. Тады самалёт робіць салідныя...⁴. Зямля падзелена на квадраты. Домікі. Зверху не разбярэш размешчаныя

¹ Відавочна, ад англ. «juice» — сок.

² Маца — паводле яўрэйскай традыцыі, тонкія сухія праснакі з пшанічнай муکі.

³ Гэты абзац насымрэч напісаны дробным дрыжачым почыркам.

⁴ Незразумелае слова.

сядзібы, гаспадаркі. Кавалак возера прыпадае на другі квадрат. Ачышчан.[ая] рэшта не.

2 г. 17 хв. Толькі што выбілісь са мглы. Унізе ізноў дзікая зямля — лясы, балоты, вазёры. Рака — шырынёй елак на чатыры, на пяць.

3 гадзіны. Унізе зноў культурная зямля. Гарыць лес на вучастках. Рака — шырынёй у трох елі, некалькі пажараў. Азёры.

5/V. ½ 4-га. Пасадка на аэрадром гор.[ада] Эдмонтон. Вялізн.[ы] аэрапорт. Самалёты прышли адзін за другім. Выступаў пачотны караул ад амерык.[анскіх] войск. Сустракалі генералы Фостэр — канадскі і Гафні — амерыканскі, к-[аман-дзі]р злучэння, рабіушага перакідку самалётаў у Сав.[ецкі] Саюз. Сов.[етскі] полковник Ковалёв. Амер.[ыканскі] і сав.[ецкі] сцяг тримаў сцяганосец. Размясцілісь у абшчажыцці афіцэрскага аэрадрома. Вечарам невялікі банкет. Закускі, стэйт¹, віскі, тосты. На англ.[ійскай] выступаў і Жэбрак.

З Навічэнкам праводзілі інтэрв'ю з Фостэр і Гафні. Корэспандэнцыю накіравалі ў СССР у Фербенкс для перадачы у СССР. Генералы захацелі навучыцца сяму такі². Камічн.[ыя] эпізоды.

4 часа банкета іграла самадзеяцельн.[ае] трыво — акардыён, вілончэль (без смычка) й нешта падобн.[ае] на гітару. Вайскоўцы. Амерык.[анскі] джаз і сов.[ецкі] песні. «Во саду ли в огороде» і інш.[ыя]

Ноччу пісалі карэспандэнцы. У гадзіну ночы пад'ём. Снеданне з генераламі. Яшчэ цёмна.

Запіс на палях — I. A.: Выпадак з полісмэнам: ноччу ў карыдоры пытаемся ў яго, дзе № 24. Успамінаем усе языki міра, каб перадаць №. Ён пачасаў патыліцу і на чистай рускай мове сказаў: «Добра, то я атвяду Вас...». Оф-кі — полькі.

Збоку ўпісана і потым закрэслена — I. A.: Гафні — «мяне ў першую чаргу цікав.[іцы] Сав.[ецкі] Саюз. У нас «юг» запаў³, але мы гаворым пра ЗША».

6/V. ½ 2-га (па Эдмонтону ½ 5-га, разніца 15 гадзін) узлятаем пры агнях у паветра. Аэрадр.[ом] у безлічы агнёў. З вышыні бачым мора агней над горадам.

Наступныя 3 абзацы пазначаныя як ўстаўка, з падзей папярэдняга дня — I. A.: У гутарцы з генералам Фостэрэм — «беларусы таксама ёсць у Канадзе, але іх меней, чым украінцаў. Украінцы — добр.[ыя] грамадзяне і добр.[ыя] воіны. Тое самае магу сказаць і аб беларусах, але іх значна меней.

Калі спыталі ў Гафні, як ён расцэньяе ўклад укр.[аінскай] і белар.[ускай] нацыі ў агул.[ынай] бар[ацы]бе аб'ядн.[аных]нац.[ый], ён адказаў, што ён заўсёды мае на ўвазе Сав.[ецкі] Саюз. Як у нас ёсць усход і заход, поўнач. і агул.[ынья] правінцыі, але мы заўсёды гаворым аб Злуч.[аных] Штатах Амерыкі. Тут ён выступаў, можна сказаць, з пункту гледж.[ання] рус.[кага] вялікадзяржаўн.[ага] шовініста».

Дэталі: не было блакнота, з ручкі выйшаў атрамант. Рахункі маскоўскага...⁴, аловак. Раблю толькі від, што пішу, шапнуўшы Навічэнка, каб запісваў акуратней. У таго таксама агрызак паперы.

На палях насупраць апошніх трох абзацаў пазнака — I. A.: Вялікая на 12 страницах газэта «Edmonton Bulletin».

Без 5 мін. 6 (з гэтага часу даю толькі мясцовы час). Развідніе. Сонца яшчэ не відна. Ляцім над сплашн.[ым] роўным воблачн.[ым] морам. Вокны яшчэ замерзлыя — прахукваю дзірачки. Наогул, вокны амаль заўсёды замерзлыя, адтайваюць на сонечным баку, дзе я сляжу ў цэнтраплан над крылом — адсюль зручны абзор.

6 г. 12 хвілін. Справа і ўнізе агромныя скаліст.[ыя] хрыбы з снегав.[ымі] вяршынямі — нагадвае Каўк.[азскі] хрыбет.

¹ Напэўна, маецца на ўвазе «стэйк» — тоўсты кавалак абсмажанага мяса.

² Так у тэксце.

³ Вельмі дробны тэкст, амаль немагчыма разабраць.

⁴ Незразумелае слова.

6 г. 15 хв. — Узышло сонца. Адзаду, злева. Пазалаціла маё крыло.

6-25 Усе востр.[ыя] вяршыні пазалочаны сонцам. Правалы, даліны, міжгор'і ў змроку.

6-35 Справа даліна ракі, азёры, вялік.[ae] возера паміж гор.

7 гадз. Унізе рака. Справа, злева — горы. Злева ўкраінскі самалёт.

7-10. Справа город Спокен¹. Большой. Река. Мосты. Виадуки через ущелье. Прямая планировка как у всех виденн.[ых] канатск.[их]² городах. Р. м. А.³ Справа горы. Злева горы. Шырокая даліна.

Справа яшчэ гарадок. Лясы. Успаханыя палі, бугрыстыя, з востр.[ымі] гранямі.

7-25 — Узгорыстая, халмістая зямля, успахана [i] падзелена на квадраты. У складках фермы, на роўных мясцінах невял.[ікія] пасёлкі, гарадкі. Мясцовасць нагадвае падстыўшае цеста, з маршчынамі, упадзінамі.

7-35. Рака ... (слова закрэслена, складана разабраць, але першапачаткова было, відаць, «Місуры» — I. A.)

8-10 Рака Колумбія (паміж штат Ларыгон і Флорыда)⁴.

9. Справа хрыбы, злева хрыбы. Справа дзве вяршыні: злева блізка адна агромн.[істая] вяршыня, уся ў снягах з вострымі лініямі. Далей другая. Злева таксама дзве, здалёк крыху нагадвалі Эльбрус. А пад крылом самалёта канъёны Калумбіі.

Справа каля вяршыні ляціць машына ўкраінцаў. Вяршыня цудоўна, праста Казбек. А далей відаць яшчэ вяршыні. Мы ляцім над снежн.[ымі] хрыбтамі. Уражанні нібы ў сне, нібы слухаем казкі.

Канъёны Калумбіі. Агромная плаціна. Відзен след пены на рацэ, вышэй плаціны, ператворанай у доўгае возера.

9 г. 15 — Портлэнд — гор.[ад] вялікі, дзе садзіўся Чкалау⁵. Усё гэта справа. Рака Калумбія. Далей відаць Ціхі акіян⁶.

9-30 «На лужайке детский крик».

Оторвали капитана от штурвала, рюмку потрэйна. Нават Вл.[адимир] Нікалаевіч⁷ спакусіўся і як дрэўні эллін развёў вадой паўрумкі віна.

10 гадзін. Унізе больш лясоў. Зялёныя плямы. Домікі фермераў. Да Ціхага Акіяна праз 2 гадзіны. Частуем лётчыка амерыканца. Нема сеў за штурвал. Хлопцы дрэмяць.

10 г. 5 хвілін. — Унізе парожыстая рака. Відаць некалькі парогаў, альбо вада-спадаў. Узгоркі, напалову пакрытыя лесам. Укр.[аінская] машына сёння набралася рэзкасці, заходзіць то злева, то справа, то вісне ў нас на хвасце.

10 г. 7 хв. Мясцовасць дзічэе — сплашныя лясы. Праўда, відаць дарогі.

6 V. Заснуў ад ўтомы гадзіны на паўтары. Прачнуўся — убачыў культурныя палі і сады, паліўныя вучасткі (арашаемыя).

¹ Спакэн (Спакан) — горад у амерыканскім штаце Вашынгтон (на заходзе ЗША).

² Так у тэксле. Відаць, маецца на ўвазе «канадскіх».

³ Незразумела, што гэта азначае.

⁴ Так у тэксле. Відавочна, маецца на ўвазе штат Арэгон на ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Штат Фларыда знаходзіцца на процілеглым, атлантычным, узбярэжжы ЗША, не мае агульной мяжы з Арыгонам і ўзгадваеца аўтарам памылкова, як і рака Місуры, называючы якой закрэслена ў папярэднім радку.

⁵ В. П. Чкалау (1904—1938) — выдатны савецкі лётчык-выпрабавацель, які ў 1937 г. першым у свеце ажыццяўі беспасадачны палёт праз Паўночны полюс з Масквы ў амерыканскі горад Ванкувер (у штаце Вашынгтон на ціхаакіянскім узбярэжжы, праз які ў гэты час і пралятаў М. Ц. Лынъкоў).

⁶ Апошні сказ перакрэслены ў тэксле.

⁷ Маецца на ўвазе акадэмік Уладзімір Мікалаевіч Перцаў, член дэлегацыі БССР.

Гадзіне а 12-й падлятаем да Сан-Францыска. Ляцім праз заліў. Бачым славутыя масты, ...¹ востраў (Сако і Ванцэці)².

Прыязмляемся на вялізным аэрадроме. Сустракае В. М. Молатаў і здароваеца з усімі. Здымкі. Садзімся на машыны, едзем у горад. Мясцовасць крыху нагадвае Грузію. Але вялізныя пальмы, расліннасць зусім невядомая. Усё цвіце і зелянене. Едзем км 30. Уперадзе полісмэны на матацыклах, завывае ў іх сірэна. Імчым з вялікай хуткасцю. Усё нова, незвычайна, нязвыкла. Вялізны горад. Небаскрабы. Рэкламы. Атэль Піквік. Пераблыталі чамаданы. Перцаў «об’ясняецца» на сямі мовах з прадстаўн. [іком] дэпартамента аб загінуўшым чамадане. Абодва не разумеюць. Чамадан благапалучна прадстае прад ясныя очы рассеянага акадэміка. Пераблытаныя чамаданы. Страшэнная ўтома — смяртэльна хочацца спаць. «Загінуў» мой партфель. Знаходжу яго ў Кісялёва.

7/V. Вечарам хлопцы ідуць на абед да Молатава. Паколькі я не член дэлегацыі, мяне пакідаюць дома «на растэрзанне» амерыканцам. Кладуся спаць і пра сыпаюся досыпъ раптоўна: за гэты час мяне шукалі і будзілі, бо Молатаў загадаў прывезці мяне на абед. Ніхто не знайшоў.

8/V. Патрошку ачуњваем ад дарогі. Ніяк не могу прывыкнуць да ангельскай мовы. Мы ў атэлі Піквік, мой № 509. Поўная бездапаможнасць спачатку (не ведаю, як звязацца па тэлефоне і г. д.).

Прыгоды ў вялізным кафетэрыі, дзе мне з маймі ведамі ангельскай мовы давялося задаволіцца трymа кампотамі і чашкай кавы. Праклінаў увесь «сервіс». Тоё ж самае здарылася з Новічэнкам.

Раніцой былі на прэсконферэнцыі. В. М. Молатаў.

Ад 5 да 6 вечара прыём у Молатава (гасц. [ініца] Сан-Францыска) у гонар нашых дэлегацый. Каго, каго толькі не пабачылі. Пазнаёміліся з віскі, з с...амі³ і кока-кола (з ромам). Пілі франц. [узская] шампанскæ і нашу гарэлку. Накачалі гарэлкай прадстаўн. [іка] дэпартамента, юркага хлопца.

Былі: Стэцыніус, Ідэн, Сунг, Бідо і г. д.⁴

Пасля прыёма вечарам былі на абедзе ў В. М. Молатава — Кісялёў, Жэбрак і я. Ад Украіны — Мануільскі, Сенін, Палладзін⁵. Сказалі па тосту. Я — за сов. [ецкі] народ, па беларускі. Следуючы майму прыкладу, Палладзін па украінску. Была ўся сов. дэлегацыя, Грамыка⁶ і інш.

Вечарам дачуліся аб гістарычнай перамозе над немцам.

9 V. Раніцой гадзін у 10 едзем да т. Молатава. На аэрадром. 11 час. 15 мінuta. Лятаючая крэпасць адарвалася ад зямлі. В. М. Молатаў вельмі ціпла развітаўся з кожным з дэлегацый. Я пажадаў яму шчаслівай дарогі. Едзем назад. Абедаем у невялікім кафетэрыі, дзе няма гвалту, дзе можна спакойна выбраць што-небудзь паесці. Абед — 68 цэнтаў.

Пішу тэлеграму аб учорашніх і сённяшніх падзеях. Прывітальныя тэлеграмы з перамогай т.т. Панамарэнка, Наталевічу, Кісялёву⁷.

¹ Незразумелае слова.

² Магчыма, тут узгадваюцца Нікола Сáка і Барталамеа Ванцэці — двое амерыканскіх рабочых італьянскага паходжання, анархісты, асужданыя да смяротнага пакарання ў 1927 г. У Савецкім Саюзе працэс па справе Сака і Ванцэці атрымаў шырокі рэзананс, у іх гонар назвы атрымалі вуліцы ў розных гарадах. Тым не менш, яны пражывалі ў штаце Масачусэцтве, на Атлантычным беразе ЗША.

³ Незразумелае слова.

⁴ Э. Стэцыніус, Э. Ідэн, Сун Цзы-вэн, Ж. Бідо — кіраунікі зневіспалітычных ведамстваў Злучаных Штатаў Амерыкі, Злучанага Каралеўства, Кітайскай Рэспублікі, Французскай Рэспублікі.

⁵ Д. З. Мануільскі (старшыня), А. У. Паладзін, І. С. Сенін — члены дэлегацыі Украінскай ССР на канферэнцыі ў Сан-Францыска.

⁶ Грамыка Андрэй Андрэевіч — міністр замежных спраў СССР (1957—1985 гг.), ураджэнец Гомельскай вобласці. На той момант (1945 г.) — пасол СССР у ЗША.

⁷ Маюцца на ўзвеце вышэйшыя партыўныя і дзяржаўныя асобы БССР таго часу: 1-ы сакратар КП(б)Б П. К. Панамарэнка, старшыня Вярхоўнага Савета БССР Н. Я. Наталевіч і наркам замежных спраў К. В. Кісялёў, старшыня дэлегацыі БССР на Сан-Францыскай канферэнцыі.

Хлопцы пачынаюць працаваць у Камісіях.

1/2 7-й Звоніць прадстаўнік Тайма. Назначаем аудыенцыю на заўтра на 12 гадзін дню.

Номер у Піквіку. Два вялізных ложкі, на два матрацы. ...¹ — усунь 10 сэнтаў, пайграе 30 хвілін. Умывальнік — краны наладжаны так, што лішній вады ня пойдзе (трэба ўмывацца з ракавіны). Асаблівасць унітаза — вада заўсёды. Па кавалачку мыла на дзень. Ванна. Па рушніку на дзень. Коўрык. Бялізна — па заказу атэля, з яго назовай. Падлогі у пакоях і карыдорах — саламян.² каўры. Свет гарыць і днём, надзвыч.[ай] яркі.

У кафетэрыйях хочаш музыкі, апусці 5 сэнтаў у аўтамат на тваім століку, дзе пералічаны нумары пласцінак, паставі стрэлку на пэўны нумар і слухай музыку... да стомы.

Сёння раніцой гутарыў з шоферам сержантам гадзіны паўтары. Гаварылі мімікай, жэстамі, спасылкай на нямецк.[ія] і польск.[ія] слова і ўсякім іншымі способамі. Даволі такі зразумелі адзін другога, асвоіў нават некалькі слоў.

10 V. А 12-й гадзіне падышоў прадстаўнік Тайма. Запрасіў на ўсякі выпадак Фармашова (яму надалі амплуа прэсаташэ) і завялі карэспандэнта ў наш офіс. Былі Байдакоў, Шмыгаў, Жэбрак. Пагутарылі. Пр-[адстаўнік] Тайма высмеяў карэспандэнта «Нью-Йорк Пост», які задаваў Молатаву пытанні аб «вудке»³ і «водке». К-[арэспандэнт] Тайма ад асабовага склада дзлегаці непрыкметна пераходзіць да канферэнцыі: «ци не занадта марудныя тэмкі?» і г. д. Дыпламатычна замоўчаем. Адзін Байдакоў крыху прагаварыўся. Вечарам з-за гэтага шум і гам.

Ад 2-45 да 5 быў на канферэнцыі ў Камісіі, дзе быў Шмыгаў. Глядзеў запісную книжку ад 10/V. Туды і назад пайшлі пешкі, каб крыху арыентавацца ў горадзе. Вялізныя рэкламы; матрос курыць сігарэтку. Пыхкае сапраўдным дымам. Вечарам з Жэбракам зайшлі ў кіно. Глядзелі дзве карціны, нічога не зразумелі і стаміўшыся пашлі да хаты. Дарэмана зглумілі па 85 сэнтаў. У кіно ўваход і выхад у любую хвіліну. У зале ўвеселі час гарыць чырвоны свет. Кураць. Закладваюць ногі на пярэднюю спінку, бесцарамонна абдымаяюць суседку (матросы). <...>

11/V. Перехалі ў Сэн-Фрэнсіс (лепшы атэль у С.[ан] Фр.[анцыска]). Абедалі ў рэстаране. Уляцела на 5 долараў. ...⁴ Нават не ведалі, што рабіць з вадой, якую падалі ў спец.[ыяльных] сасудах. І смех і грэх.

У 8-30 я, Кісялёў, Жэбрак пачаў на канцэрт у Дом Оперы. Зал тысяч на 15. Спявачка францужанка Лілі Піну, дырыжор Кастанянеў⁵. Перад пачаткам амер.[ыканскі] гімн. Усе ўстаюць. Дырыжор кіруе, стоячы тварам да публікі. Звычайнія рэчы выконвае тварам да оркестра. Аўтографы.

12/V. Купіў касцюм за 39 дол.[араў] з чымсці. Папраўка у партнога ў магазіне 1 доллар.

На вуліцах няма ўрнаў. Калі за абедам наліваюць віно, то перш жанчыне трохі (альбо старэйшаму), потым поўн.[ыя] чаркі астатнім і толькі пасля гэтага даліваюць астатнім.

Сёння атрымаў на экіпіроўку 200 долараў і камандыров.[ачныя] за 16 д[эён] па 12 дол.[араў]. 192 долара. З вылікам аванса і панхр.⁶ выдаткаў атрымаў 317 долараў. Вельмі сумна. Хочацца ўрэшце на свае руіны, дзе неяк усё чалавечней, больш палюдзкі.

БДАМЛМ. Ф. 191. Вол. 1. Спр. 200. Л. 1—11аб.

¹ Незразумела напісане слова з-за плямы атраманта, але, хутчэй за ёсё, маецца на ўвазе радыёпрыёмнік ці радыёла.

² Скарачэнне, паводле свайго напісання найбольш падобнае на слова «саламяны».

³ Такім чынам М. Ц. Лынькоў, відавочна, адлюстроўвае асаблівасці вымаўлення амeryканцамі слова «водка».

⁴ Два незразумельныя слова.

⁵ Прозвішчы разабраць цяжка.

⁶ Незразумела скарачэнне.